

Ба145879

бес. 1
712


ЗІЦІЧЫ
ПЭАТР
ЗІЦІЧЫ
ПЭАТР

і. гурскі

СВАРКА

// БЕЛАРУСКАЕ
ДЗЯРЖАУНАЕ //
ВЫДАВЕЦТВА

ЗІЦІЧЫ
ПЭАТР
ЗІЦІЧЫ
ПЭАТР
ЗІЦІЧЫ



~~Ба 8245~~ р. Ба 145879

I. ГУРСКІ

9/1
10/12

СВАРКА

ДЗІЦЯЧАЯ П'ЕСКА ў 2-х ДЗЕЯХ

Бел. 2005

Бел. 2005
1929 г.



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК — 1929

Дзяржавна
бібліятка
БССР



15.09.2008

Заказ № 542. 3.000 экз. (7/8 арк.). Галоўлітбел № 2102.

Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выд-ва.

А С О Б Ы:

Даніла—селянін, бядняк.

Кацярына—яго жонка.

Кастусь—іх сын, вучань, 14 год.


Хімка—дзяўчынка, 12 год.

Юзік—сусед, комсамолец, 16 год.

Стары дзед—бацька Кацярыны.

Піонэры.

Дзея адбываеца на вёсцы ў нашыя часы.



ДЗЕЯ ПЕРШАЯ.

Бедная сялянская хата. Стол. Лавы. Заслон. На покуці абразы; поруч портрэт Леніна. На сцэне адна Кацярына.

Кацярина (*съпявае*).

...А мужык жонку б'е
І плацаць не дае...

Даніла (*уваходзячы, зусім п'яны*). Маці!..
А, маці!..

Кацярина. Чаго?

Даніла. Ты думаеш, я п'яны? (*Ікае*). Не, далі-бог, не!... (*Жагнаецца*). Вось табе хрэст!..

Кацярина. Хіба-ж я кажу, што ты п'яны;
але, мусіць, трошкі выпіў?

Даніла. Ну там, зусім крышачку... (*Пауза*.
Ікае). А п'ю я толькі з разумнымі людзьмі...
(*Ікае*). З дурнямі толькі бяды набярэшся: ён
на капейку вып'е, а шуму наробіць на ру-
бель. (*Ікае*).

Кацярина (*падыходзіць да Данілы*). Хоць-
бы разъдзеўся. (*Съцягвае паліто*).

Даніла. А ты ня тузай... (*Ікае*). Бо вось як тузану... дык і зубоў не зьбярэш! (*Ікае*).

Кацярына. Божухна, калі гэта ўжо скончыцца мая пакута. (*Плача*).

Даніла (садзіцца на заслончык, чуць не паваліўся. Кацярына падтрымлівае). Так, маці, канец съвету ўжо настаў... (*Паўза. Ікае*). Сыягні боты, нешта нагу муляе...

Кацярына (праз сълёзы). Дзе-ж тыя боты? (*Раскручвае аборы*). Мо' каб ня піў...

Даніла (злосна). Ну!

Кацярына Маўчу, маўчу.

Даніла Глядзі ты ў мяне!.. (*Паўза. Ікае*). Я скора горла заткну!..

Кацярына. Дый ты, Даніла, дрэнна робіш: такі-ж дзеткі падрасльі...

Даніла (крычыць). Гадаўка! (*Штрухает нагой*). „Дзеткі, дзеткі“. Каб толькі ведала, што яны вырабляюць... (*Ускочыў*). Навука пашла, ліха матары!.. Дзіця яшчэ сопляў ня вытра, матчына малако на губах не абсохла..., а яно ўжо бацькоў вучыць... (*Ходзіць з адною разутаю нагою*). Усё комплексы гэтая...

Кацярына. Што-о? Якія комплексы?..

Даніла. А такія... ну... комплексы. (*Паўза. Ікае*). Ды чаму вучачь, каб ты толькі ведала?..

Кацярына. Што, зноў з фокусамі?

Даніла (злосна). Яшчэ з якімі, страх падумаць... (Пауза). Чарцяняты нейкія, дый годзе!?. Толькі сорам з-за такіх дзяцей!

Кацярына. Што ты, бацька?

Даніла. А тое, маци... што выгадавалі мы на сваю шую антыхрыстаў нейкіх.

Кацярына (нэрвуюцца). Кінь ты лаяцца... хіба-ж можна так... на сваіх дзетак?.. Такі-ж яны хрышчоняя...

Даніла (злосна). Ну, няхай толькі прыйдущь. Я ім пакажу, адкуль ногі растуць!.. (Ікае).

Кацярына (на вачох сльёзы). А ты, бацька, сеў-бы, ды толкам, усё па парадку і расказаў-бы. (Устае. Бярэ Данілу за руку і вядзе да лавы).

Даніла (садзіцца, выстаўляе нагу, Кацярына раскручваеaborу). Зайшоў гэта я да бациушкі... ну, перакулі гэта мы па адной, па другой... бо чаму-ж ня выпіць з разумным чалавекам?.. (Пауза). От яны, нашы „дзеткі“, значыцца, пад вокнамі...

Кацярына (Перарывае). Што ты кажаш?

Даніла. А тое, што ты чуеш. (Пауза). Дый як зацягнуць гэтую самую... „А наш поп благачынны...“, дык ведаеш, я чуць з сораму не згарэў... (Убягаюць: Кастусь з Хімкаю).

Кастусь (да Хімкі). Ну, што, хто выйграў?

Хімка (з падылбā). Ты.

Кацярына. Што, ужо іграць навучыліся?

Хімка. Не, мамачка, мы спрачаліся, куды татка з царквы пойдзе—у карчму ці дадому?

Кастусь (бойка). Я казаў, што татка абавязкова нап'еца і будзе біцца, а яна (*перадражнівае*), татка добры і ня пойдзе ні ў царкву, ні ў карчму.

Кацярына (зьдзіўлена глядзіць). Спрачаліся?

Кастусь. Мы даўно зьбіраліся адчуныць яго ад карчмы. Хіба-ж можна так, сам бядняк і тримае сувязь з папом, клясавым ворагам. Сорам які!

Кацярына (*міргае вачыма*). Што?

Хімка. Мамачка, поп п'яніца і клясавы вораг, а татка з ім цягаецца... (*Пауза*). Сорам... Мы яму і кажам: „тата, ідзі дадому, бо гэты п'янюга да добра не давядзе“.

Даніла (глядзіць. *Лыпае вачыма. Твар робіцца злы. Устае. Бярэ папругу*). Ах, вы!.. (*Кідаецца, хоча біць*).

Кацярына (*хапае яго за руки*). Ой, не, пачакай, трэба разабрацца!

Даніла. Дык і ты з імі, чартоўка старая! (*Пачынае яе біць*).

Кастусь (*хапаецца за папругу. Рашу-ча*). Татка, ня біся, бо іначай мы ў сельсавет. Нельга біць працоўную жанчыну!

Хімка. А, татачка, ня бі мамку... (*Xanae за руки*). Татачка, родненькі, калі будзеш біцца... (*плача*). Мамачка, бяры развод... Мы ўжо вялікія, не прападзем...

Кастусь (*ускочыў на лаву*). Хімка, адкрытая бойка—самая чэсная. Да��уль гэта мы будзем *хавацца*? (*Адзяюць піонэрскія гальштуки*). Бацька з маткаю зъдзіўлена глядзяць). Досыцы!.. За што змагаліся?.. (*Пауза*). Тыя, якія хістаюцца, заўсёды на баку мацнейших, такім чынам, мамка з намі...

Даніла. Дык вунь яно што!.. (*Кідаецца да дзяцей*). Ах вы, галадранцы...

Кастусь (*xanae мяшалку*). Рукі прэч ад галандранцаў... (*Пауза*). У клясавай барацьбе няма ні таты, ні мамы. (*Да Хімкі*). Хімка!—Бяры зброю... Не марудзь ні хвіліны!

Хімка (*xanae чапялю*). Рукі прэч ад беднаты! Не перашкаджай будавацца, падкулачнік!

Даніла (зъдзіўлена глядзіць, ня ведае, як трymаць рукі). Ды... Я...

Кастусь (*камандуе*). Маўчаць. Слова даю маме. Даволі прыгнечаньня!.. (*Пауза*). Мама, калі ласка!

Кацярына (*сумна*). Што-ж я магу сказаць?

Кастусь. Ну, тады адказвайце на запытаньні. Вы з кім—з татам, які заўсёды п'янствуе і б'еца ці з намі?



Кацярына. Каб-жа ведаў чалавек, дзе ўпадзе, дык саломку-б падаслаў!

Хімка. Мамачка, съмялей! Мы падтрымаем, дый Жанадзел.. У нас зброя—наша сіла!

Кацярына (*глядзіць зъянтэжсану на Данілу*). А хто яго ведае... Каб-жа бацька ня піў... і ня біўся, дык тады...

Хімка (*перабівае*). І богу не маліўся ды абрэзы з хаты павыкідаў...

Кастусь (*да Хімкі рашуча*). Чакай, чакай, з гэтым дурманам—рэлігіяй, опіумам для народу, ня гэтак трэба змагацца. Тактыка патрэбна, разумееш... (*Пауза*). Тут наскокам ня возьмеш... патрэбна вытрымка... (*Пауза*). Дык як, мама?

Кацярына (*глядзіць на Данілу*). Усе вы—родныя, усе вы—блізкія, аднаго я баюся—сваркі, яна да добра не давядзе.

Хімка. Мамачка, калі ў хаце няма сваркі, дык няма і скваркі... (*Пауза*). Вы ўсё жыцыё вось так, каб усё было ціха. А тата ідзе: то ў карчму, то ў царкву, то да папа...

Кастусь. Людзі ў колектыву, а ён да папа на прызыбу. (*Праз сълёзы*). А нам дый вам—мамцы і татку сорам... бо ён з папом залішня пасябраваў, а той яго ашуквае...

Хімка. Мамачка, і з пападзёю...

Кацярына (глядзіць на Данілу). Ах, так вунь яно што! (Падыходзіць да Данілы). Дык ты, што-ж гэта, га?

Даніла (мнецца). Ды я па... справе... без патрэбы не хаджу...

Кастусь. А справы якія, каб вы толькі ведалі?

Кацярына (праз сълёзы). Кажы!

Даніла. Забі, дык не скажу!.. Не магу!.. (Дастае гроши). Кацярына! Калі хочаш есьці скваркі, дык не рабі сваркі!.

Кацярына. Не, не, кажы!

Кастусь (наступае рашуча на бацьку). Павінен сказаць!

Даніла. Дзеткі, на кавалкі парэжце, усё-роўна нічога не скажу!..

Кастусь. Так, так. Тады ў адказ на белы тэрор абвяшчаю чырвоны... (Пауза). Я прымушу сказаць. (Паднімае мяшалку).

Даніла (угледзеў). Што-о? (Жагнаеца). Божачка, што гэта робіцца?..

Кастусь. Ну!

Даніла (Праз сълёзы). Сынку, зьмілуйся па несьвядомасці ўсё гэта... .

Кастусь (замахваеца мяшалкаю). Ну! Доўга я буду чакаць?

Даніла. Дзеткі... адну хвіліну... (Хітра). Дай толькі з мамаю разьвітацца... (Хоча ісьці).

Кастусь. На хітрыкі. Ой не! (Да Хімкі).
У атаку! Ура!

Хімка (таксама бяжыць, крычыць). Ура!
Ура!

Даніла (прысеў). Вой, вой,вой.

Кацярына (падыходзіць да Данілы). Дык
ты скажаш, ці не?

Кастусь (суроўа глядзіць на Данілу,
трымае напагатове мяшалку. Да Хімкі).
Трымай моцна зброю ў руках, тады і ворагі
ня страшны.

Хімка. Слухаю! (Мацней трымае чапялу).

Даніла (зьдзіўлена глядзіць на дзяцей,
напалоханы). Кажу, кажу... (Глядзіць на Ка-
стуся). Казаў поп, каб колектыў падпаліць,
грошай даў... (Пауза). Яшчэ... не падабаецца
яму юнкор „Сымелы“, што ў „Беларускі
піонэр“ піша, ды...

Кастусь. Ну, ну!

Даніла. Ды са съвету зьвесці, бо гэты
жэўжык пра бога піша і вельмі дрэнна...

Кастусь (апускае мяшалку). Ха-ха-ха!
Мяне, значыцца! Ох-хо-хо!

Кацярына (праз сльзы). Цябе? (Да Да-
нілы). Ды ты звар'яцеў, ці якое ліха... Сынка
майго „Сымелага“. (Абнімае Кастуся). Да-
ражэнькі мой. (Кідае гроши). Дзеткі мае,
родненкія, тады я з вамі, даражэнкія. (Ува-
ходзіць стары дзед).

Стары дзед (*пыхкае люлькаю*). Што гэта ў вас за гармідар? (*Паднімае грошы*). Скуль гэта? (*Даніла зьдзіўлена глядзіць*). Заўсёды было ціха, а цяпер, на табе—сварка. Нядобра, нядобра. (*Да Кацярыны*). З мужам пасварылася? (*Пауза*). Хіба забылася пра слова гасподнія: „Да убоітся жена мужа“... (*Глядзіць на дзяцей*). А вы чаго глядзіце, як дурні? (*Падыходзіць бліжэй*). Гальштукі панаачэпвалі... Вон з хаты, смурод!

Кацярина. Тата, ня маецце права лаяць маіх дзяцей.

Стары дзед. Што-о? (*Кідаецца да дзяцей, хоча біць*).

Кацярина. Ня дам! Мяне вы можаце, а іх не! Ня дам!

Стары дзед. Ах, так. (*Пачынае біць Кацярыну*). Дык вось табе! На! На!

Кастусь. Э, дык вы занадта! (*Абое замахвающца на дзеда*).

Стары дзед (*з перапалоху аж прысеў*). Ды я... ды не... Я толькі так... Папалохаць хацеў... Жартаваў... (*Уваходзіць Юзік*).

Юзік. Ха-ха-ха! Што за сварка, нелады? Пойдзем у колектыв, да грамады! (*Пауза*). Будзе лепей! Выгадней! Работа будзе ісьці спарней! Так!

Кастусь. Згодны.

Хімка. Пойдзем.

Стары дзед (жагнаецца). Згінь, зданы!..
(Ціханька ідзе да дзьвярэй). Згінь, нячыстая
сіла!.. (Уцякае).

Кастусь (азірнуўся, бяжыць да дзьвярэй).
Ха-ха-ха! Дзед, дзед! (Голос дзеда: „адчапіся
ад мяне, нячыстая сіла“). Ха-ха-ха! От даў
перцу.

Хімка (падыходзіць да Кацярыны). Дык
як мамка? (Пауза). Мамачка, любая, пойдзем.

Кацярына. А хто-ж яго ведае? (Пауза).
Як бацька?

Даніла. Нікуды я з свае хаты не пайду.
Лепей жабраваць буду. (Да Кацярыны). І цябе
ня пушчу.

Кастусь. Не, мамка, з намі.

Хімка. Мы яе з сабою возьмем. (Пад-
бягае да яе, лашчицца). Мамка, пойдзем
з намі. Ня бойся, татка ня будзе біцца.

Юзік. Цётачка, ідзенце, каяцца ня будзенце.
Хоць пад старасць съвет угледзіце.

Кацярына (гладзіць дзяцей па галоўках,
праз сълёзы). Родныя вы мае, а хто-ж нам
узарэ, забаране ды пасее? (Нешта ціха
гаворыць). А як-жа будзе вось тое ды гэта?

Юзік. Усё, цётачка, будзе ў парадку. Я-ж
да вас. Грамада паслала... Прасілі да нас,
гаспадыняю будзенце. (Глядзіць на Кастуся).
А „Сымелы“ не аднаго старога за пояс заткне,
трактарыстым будзе.

Кастусь. Ну, мамка, мы ставім пытаньне
рашуча. Вы з кім—з таткам, падкулачнікам,
які вас б'е, ці з намі, беднатою, якая дбае
аб лепшай долі?

Кацярына (*плача*). Дзеткі... Цяжка мне
старой... (*Крычыць, паднімае ўгару рукі*).
Бацька!..

Даніла (*махае рукою*). Прападзеце вы
пропадам!

Кацярына (*выцірае фартухом съёзы*).
Што-ж зробіш, тады і я з вамі.

Кастусь (*зьбіраеца выходзіць*). Дык
пойдзем! (*Да Хімкі*). От бачыш, тактыка
правільная: тыя, якія хістаюца, заўсёды на
баку мацнейшых...

Юзік. Малайчына, Кастусь! (*Выходзячы
съплююць*).

Пойдзем мы з чырвоным съягам
Па ўсім съвеце, з краю ў край,
Альбо мёртвымі паляжам,
Альбо зробім ўсюды рай.

Даніла. От гадаўё, угаварылі. (*Пауза*).
Усё-ж, мусіць-такі прыдзеца перастрای-
вацца, бо і сапраўды моладзь пераастае нас.

ЗАСЛОНА.

ДЗЕЯ ДРУГАЯ.

З правага боку рог новага будынку—хата, пабудаваная колектывам. З левага боку турнік. У глыбіні сцэны палаткі, у якіх разъмасыціліся прыбыўшыя з гораду піонеры. За сцэнай чуваць, як гудзе мотор трактара. Вечарэе. Пасьля першай дзеі прайшло каля году.

Хімка (*выбягае*). Сюды, сюды! Глядзеце, вось тут наша новая хата! (*За сцэнаю чуваць звонкія дзіцячыя галасы, съмех. Прыціх мотор*).

Юзік (*нясе спон жыта, за ім ідуць піонэры*). Вось гэта (*паказвае рукою*) і будзе хата „Сымелага“, а будавалі мы яе разам, грамадою.

Піонэр. Колектывам, значыцца?

Юзік. Так. (*Кладзе спон*).

Хімка (*падбягае да Юзіка*). А навошта гэта жыта?

Юзік. Уй, якая ты цікавая!

Хімка. Ну, скажы.

Юзік. Пачакай, пасъпееш.

Галасы. Скажы! Скажы! А-я-яй, якое вялікае! Каб-жа гэта ва ўсіх было такое! Скажы! Скажы! (Уваходзіць Кастусь).

Кастусь (глядзіць ва ўсе бакі). Э, дык вы ўжо разъмасьціліся? Добра, добра. А я думаў, што ў хаце пераначуем. (Бярэ сноп, хоча ісьці).

Юзік. Ці ня ўздумаў ты хаваць?

Кастусь (съмлечца). Не, мамцы трэба паказаць. Яна-ж сёлета ні разу ня была ў полі, дык засумавала, кажа: „Хоць-бы адным вокам зірнуць“. Вось я, едучы, узяў ды ўскінуў адзін сноп, няхай паглядзіць. (Пауза). Нават татка абяцаў прыйсьці на зажынкі.

Хімка. Няўжо?

Кастусь. Так. (Ідзе, сустракае Кацярыну).

Кацярына (хапае сноп). Сынку! (Праз сълзы). Родненкі мой, няўжо гэта наша?

Кастусь. Наша, мамачка.

Кацярына (з радасьці аж плача). Ня можа быць. (Разглядае). Не, не, ты мяне падманваеш. (Дзеци зьдзіўлена глядзяць).

Кастусь. Ну, што ты, мама.

Кацярына. А тое, што раней нават у пана Чапскага гэткага ня было.

Кастусь. Ха-ха-ха! Што ваш пан у пароўнаньні з намі—новаю, съвежаю, маладою сілаю.

Кацярына (з замілаваньнем глядзіць на Кастуся, радасна). Значыць, наша ўзяло?

Кастусь (з гонарам). Стала быць, так. Ды хіба ў іх будзе такое?—Ніколі!

Юзік. У каго?

Кастусь. У таткі ды ў яго аднавяскоўцаў.

Юзік (съмлечца). Ці не спаборніцтва ў вас з імі?

Кастусь. Вядома. (*Пауза*). Яшчэ летась умовіліся, што ў каго будзе лепшае, той пераможца.

Хімка (*Радасна*). Мамачка, значыць, мы перамаглі?

Кацярына. Яшчэ невядома.

Хімка (*напалохана*). Як невядома?

Юзік. Чаго там невядома, усё відаць, як на далоні. (*Пауза*). Адным словам, наш верх.

Хімка. Мамка, тады мо' і татка да нас прыйдзе?

Кацярына (*паціскае плячыма*). Ня ведаю, мо' і прыйдзе. (*Разглядае сноп*). А каласочки, каласочки якія! (*Успамінае*). Яшчэ мінулай восеніню казаў: „Глядзі, Кацярына, сварка да добра не прывядзе“... А вось яно дзякую богу міlamу...

Кастусь. Кінь, мама, прычым тут бог.

Кацярына. Не, сынку, ты што хочаш кажы, але каб ня бог, дык мы-б прапалі...

Хімка (*бойка*). Не, мамачка, нам ня бог дапамог, а добрыя людзі.

Кацярына. Усё-ж, дзеткі, не задзірай-
цеся вы з ім, бо, як кажуць: бяз бога ні да
парога, а з богам хоць за морам... (*Пауза*).
Дый бацюшка надоечы на пропаведзі нешта
нэраваўся і казаў, што „дзеці з бацькамі сва-
раца, б'юцца, таўкуцца. Усё гэта—работка
нячыстае сілы...“ (*Жагнаецца*).

Кастусь. Ха-ха-ха! Поп людзей пужае,
а сам ліха робіць... (*Пауза*). А татку пайць,—
чыя работа? А „Сымелага“ забіць, куды гэта
годна? (*Пауза*). І ўсё гэта той, які моліцца
за дабрабыт людзей?!

Кацярына. Ды яно-ж, дзеткі, так... Вось
толькі сварка з бацькам...

Кастусь (*абурана*). Гледзячы, якая свар-
ка: калі абы пасварыцца, дык тады нядобра,
але калі па прынцыпу, дык тады карысна.
Такая сварка асьвяжае мазгі, дае штуршок
да далейшае барацьбы за лепшае існаваньне
чалавека.

Кацярына (*mіргae вачыма*). Так, так.
Толькі ня злуй на мяне, сынку. Я ўсё буду
рабіць, што скажаш... Вось толькі з богам,
дык ні-ні-ні... (*Махае галавою*). А колектыв,—
гэта добра. (*Нязграбна*). Дык вы тут, дзеткі,
а я хуценька. (*Выходзіць*).

Юзік. Старая ўжо, не зразумее гэтага.



Кастусь (важна). Так. (Пауза). Яна
і так у нас добрая.

Юзік. А ў цябе, брат, прафэсарскі склад
гутаркі!?

Кастусь (съмлеща). Ну?

Юзік. Так, неяк складна выходзіць,
абгрунтавана ўсё, адным словам, любата
слушаць.

Кастусь (съмлеща). А што ты думаеш,
можа і буду ім. (Пауза). Ня дарма-ж пішуць
вялікія людзі. (Дэкламуе).

Вам на памяць Серп і Молат
Даравала доля,
Каб з вас кожны быў, як волат,
Ня гнуў плеч ніколі.

Юзік. О, так! (Працягвае дэкламаваць).

Каб здабытую свабоду
Зналі, шанавалі,
І у цяжкую прыгоду
Усталі грознай хвалай".

Галасы піонэраў. Ну і будзем шана-
ваць!

Кастусь. Значыць, татку дый сваіх быў-
ших аднавіскоўцаў мы абагналі. А цяпер
(з'яўртаеца да Юзіка) давай пашлем пра-
панову колектыву „Новы шлях“ аб органі-
зацыі спаборніцтва па палепшаньні жыльё-
вых умоў. У іх там ня зусім добра, дый
у нас ня лепш.

Юзік (*падумаўшы*). Дык-жа вось (*паказвае на хату*), будуемся. Што яшчэ табе трэба?

Кастусь. „Будуемся“. (*Запальчыва*). А ў другіх колектывашчыкаў што робіцца? (*Пауза*). Тут і съвінні, тут і куры і людзі, адным словам...

Юзік (*перарывае*). Ну, ну, ну. (*Увайшла Кацярына і прыслухоўваецца да размовы хлапцоў*).

Кастусь. Вось табе— і ну, ну... (*Пауза*). А дарогі ліха іх ведае якія дрэнныя... Сёлета Аўтадор прыслаў машыны, дык ломяцца, крышацца. А каб дарогу ці масты паправіць...

Юзік (*крычыць*). Згодзен, згодзен! (*Пауза*). Вось дзе, значыцца, як грыбы, растуць організтарскія таленты.

Кацярына (*падыходзіць да хлапцоў*). Дзеткі, колькі я вас прасіла, каб вы гаварылі на простай мове.

Хімка (*съмляеца*). Мамачка, а хіба гэта крывая?

Кацярына. Ды нешта не разумею я яе.

Хімка. А што-ж тут незразумелага?.. (*Пауза*). Косьцік кажа, каб брук пралажыць, курэй з хаты павыганяць, дый съвіней з паравяткамі ня пускаць у хату.

Кацярына. От, твой Косьцік нагаворыць, толькі слухай яго.

Кастусь (да Юзіка). Дык пішам?

Юзік. Пішам. А заўтра пашлем. Добра?

Кастусь. А масы? (Пауза). Сёньня напішам, а заўтра праз сход правядзем, а там і за працу. (Чуваць, як гудзе трактар).

Юзік (бяжыць). Што такое?

Кастусь. Нешта-ж нейкае ёсьць. (Убягае, а за ім піонэры).

Кацярына (адна). Каласочки мае залацістыя... (За сцэнаю чуваць звонкія дзіцячыя галасы, съмех). Дзеткі мае галасістыя... Усё ў іх неяк спорна ідзе, весела. (Разглядае палаткі). Вось не пасьпелі прыехаць, ужо і хаткі свае паставілі. (Падыходзіць да турніка). А гэта навошта? (Мотор прыціх, бягучы: Кастусь з Юзікам, а за ім ўваходзіць Даніла з снопам).

Даніла (нясьмела). Добры вечар, маці! (Убягае Хімка з піонэрамі).

Кацярына (вельмі радая, але стрымлівае сябе). Добры вечар! (Засумяцілася).

Хімка. Мамка, мамачка, глядзі, татка жыта прынёс. (Дзеци пераміргвающца, Юзік вельмі рады. Бяжыць да турніка, выконвае некалькі фізкультурных нумароў, а за ім па чарзе піонэры).

Даніла (нясьмела). Дык як маецца?

Кацярына. От жывем патроху... Бачыш (паказвае), хату будуем... Людзі, дзякуюй

богу міlamу, ня цураюцца, дапамагаюць
пакрысе...

Даніла (*дрэнна сябе адчувае*). Добра,
добра...

Хімка (*съмляецца*). Мамачка, а татка трак-
тар пусьціў, дый ня мог спыніць; а спужаўся
як, дык каб вы толькі бачылі.

Кацярына (*весялей*). Няўжо?

Даніла. Так, каб не Кастусь, дык ня ве-
лаў-бы, што рабіць, балазе ён падбег. (*Ximpa*).
Ну, а як у полі—азімая ярына?

Кацярына. Ды нішто сабе. (*Памкнулася
ісьці*).

Даніла. У мяне, дзякую табе божа, так-
сама нічога. (*Паказвае сноп*). Ніколі не
чакаў.

Кацярына (*разглядае з радасцю*).
А ў нас...

Даніла (*перарывае*). Ды ў вас і ня можа
быць такое, бо такі-ж першы год.

Кацярына (*аглядаецца кругом*). Дзеткі,
дзе-ж наша?

Хімка. Зараз, зараз, мамачка. (*Кастусь
увесь час стаіць збоку, паглядае*).

Кацярына. Не, як-бы і наша ня горшай
будзе.

Хімка (*выблягае, нясе сноп*). Куды ваша
супронь нашага.

Даніла (бярэ сноп, разглядае, лыпае вачыма). Нічога, нічога. Салома доўгая. Але на ўмалот, дык маё куды лепшае...

Кастусь. Ха-ха-ха! Дый умалот з нашага шмат лепшы. (Да ўсіх). Правільна?

Галасы. Правільна! Правільна!

Кастусь (да Данілы). Чуеце, што кажуць масы?

Даніла. Усё-ж, дзеткі, я ваш бацька і ліха вам не жадаю...

Кастусь. Ну, ну.

Даніла. Пойдзем у вёску, там будзе спакайней... А то я чую, што кітайцы і тыя заварушыліся.

Кастусь. Якія кітайцы? (Пауза). Кітайцы даўно варушацца і варушацца па-рознаму.

Даніла. Ну, кітайцы.

Кастусь (зласціва). Кітайцы ёсьць розныя: рабочыя і буржуі. (Пауза). Рабочыя заўсёды з намі, а хун-хузы там розныя, на чале з генэраламі-бандытамі—наши ворагі, з імі трэба змагацца.

Кацярына. Што-о? Фун-Фузы? Хто яны такія?

Кастусь. А гэта шайкі разбойнікаў, бандытаў. Яны за гроши што хочаце зробяць. (Пауза). Толькі ня „фун-фузы“, як выкажаце, а хун-хузы. (Съмех).

Кацярына. А-а-га.

Даніла (*ківае галавою*). Дык-жа і тут,
блізка, вось гэта самая—наша суседка...

Юзік. У Польшчы таксама ёсьць і рабочыя і паны. Паны, як тыя сабачкі на ланцужкох, служаць Ангельшчыне, брэшуць на нас тады, калі лёрды цкуюць... (*Пауза*). А з рабочымі ў нас клясавая солідарнасьць.

Кацярына (*хапаецца за галаву*) Досыць сёньня, бо галава трэсыне. Са-са...

Юзік (*съмлецца*). Солідарнасьць, значыць, што ў нас з імі адны інтарэсы. Таму яны за нас, а мы за іх.

Кацярына. Дык-жа яны палякі.

Юзік. А для нас рабочыя і сяляне, якобы яны ні былі нацыянальнасьці, усё адно браты.

Даніла. І татарын, і яўрэй, хоць-бы яны былі другой веры?

Кастусь. Так, хоць-бы і другой веры. (*Абурана*). Вось вера гэта і губіць нас. (*Пауза*). Уваб'юць з маленства, што яўрэй—ія наш чалавек, няхрышчоны... (*Пауза*). А наўшта гэта патрэбна?

Даніла. Ну, а што-ж, хіба яўрэй хрышчоны?

Кастусь. Не. І не патрэбна ні гэта хрышчэнье, ні абразанье! (*Пауза*). Вы-ж таксама хрышчоны, а чаму-ж гэта вы далі згоду папу адносна „Сымелага“, га?

Піонэры. Якую згоду?

Даніла. Ды я, ды я... (Ледзь устрымліваеца). Ведаеш сынку...

Кастусь. Ведаю, бо інчай я-б ня гэтак размаўляў з вамі...

Даніла (кідаеца да ног Кастуся). Выбачай мяне, паразумнеў я трохі... (Пауза). Дый з папом з-за гэтага пасварыўся, кінуў яму тыя гроши... (Плача). Плюнуў і пашоў...

Кастусь (на вачох сълёзы). Уставайце!

Хімка. Татачка, мы вам даравалі, вы добры, добры... (Цягне матку). Мамачка, татка ўжо больш ня будзе біцца. (Да Данілы). Ня будзеце?

Даніла (цалуе Хімку). Дачушка, і пальцам не крану. (Да Кацярыны). Маці, дурны я быў, як бот. Але вось цяпер, як паходзіў адзін каля году, дык шмат чаго набраў у гававу. Шмат што зразумеў!

Кастусь (Да Данілы). Татка, прыходзь да нас, у колектыв, тут будзе лепей.

Даніла (падумаўшы). Не.

Кацярына (напужана). Як?

Хімка. Татачка...

Кастусь (падумаўшы, цвёрда). Тады ў нас з вамі ніякіх інтарэсаў: вы кім былі, тым і засталіся...

Даніла. Кім-жа гэта?

Кастусь. Падкулачнікам...

Даніла (*перарывае*). Досыць, досыць! (Паднімае ўверх галаву). Я вырас!

Кастусь. А калі так, дык да нас.

Даніла. Да-а...

Кацярына (*праз сълёзы*). Бацька! Няўжо ты ня бачыш, што яны (*паказвае на дзяцей*) разумнейшыя за нас? А ты ўпёрся, як той баран у новыя вароты, дый ні з месца...

Даніла. Ну, тады і я з вамі.

Галасы. Брава! Брава!

Кацярына. Дзеткі мае, вось мы зноў разам, толькі ты, бацька, глядзі—ні, ні, ні...

Даніла (*разводзіць рукамі*). Ну, хоць-бы ў нядзельку, калі небудзь. Ведаеш—прывычка. Нялёгка кінуць...

Кастусь (*ускочыў на турнік*). Эт, мамка, гэта ўжо ня так страшна, вось толькі з папом ды з рознымі там кулакамі ня трэба.

Даніла (*перарывае*). О, не! Ша! Досыць! (*Съмех*). Маці, ну і хочацца-ж мне гарачае капусты. Ці паверыш, цэлы год ня еў. (*Съмех*).


Кацярына. Дык пойдзем, пакармлю. (*Ідзе*).

Даніла. Стала быць, моладзь перамагла. (*Пауза*). Ну, іх сіла. (*Пашоў*).

ЗАСЛОНА.

без адреса

1994 г.



+
+

Цена 20 коп.

ОЗІЦА
ПЭАПР

ОЗІЦА

ПЭА

ОЗІЦАЧЫ

ПЭАПР

ОЗІЦАЧЫ

ПЭАПР

ОЗІЦАЧЫ

ПЭАПР

ОЗІЦАЧЫ

ПЭАПР

ОЗІЦАЧЫ

ПЭАПР

ОЗІЦАЧЫ

ПЭАПР

